

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 168 (5842) 23 ліпеня 1937 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

УСІМ ФІЗКУЛЬТУРНИКАМ БЕЛАРУСІ, КАЛЕКТЫВУ ОРДЭНАНОСНАГА ІНСТЫТУТА ФІЗКУЛЬТУРЫ БССР

ЦК КП(б)Б шле большавіцкае прывітанне ўсім фізкультурнікам Беларусі і калектыву Інстытута фізкультуры БССР і вітае з высокай узнагародай саюзнага ўрада — ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і стварэннем інстытута.

ЦК КП(б)Б упэўнен, што гэта высокая ўзнагарода выкаліча далейшае ўдзяненне найшэйшых народных мас у фізкультурны рух, яшчэ больш згуртуе фізкультурнікаў вакол комунистычнай партыі і лепшага друга фізкультуры таварыша Сталіна, выкаліча яшчэ большую гатоўнасць да павышэння спартыўнага майстэрства і абароны сацыялістычнай квітнеючай радзімы.

Няхай жывуць фізкультурнікі Беларусі!
Няхай жыве ордэнасны калектыв Інстытута фізкультуры БССР!
Няхай жыве наш правадыр, лепшы друг фізкультурнікаў таварыш Сталін!

ЦК КП(б)Б.

У ВЫШЭЙШЫ КЛАС РАБОТЫ

Сяня мы публікуем пастанову ўрада аб высокай узнагародзе, якой удастойся Беларускі тэхнікум фізічнай культуры.

За ўзручную пастаўку справы падрыхтоўкі кадраў фізічнай культуры і за высокае спартыўна-фізкультурнае дасягненні Беларускага тэхнікума фізічнай культуры ўзнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Тэхнікум рэарганізаван у Інстытут фізічнай культуры Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Дырэктар тэхнікума фізкультуры БССР тав. Скупаў М. І. узнагароджан ордэнам «Знак Почета».

Поспехі тэхнікума фізічнай культуры БССР — поспехі росту культуры рэспублікі, напісаныя на форме і сацыялістычнай на зместу. Разам з беларускімі фізкультурнікамі рыхляе поспеху і гонар узнагароды размяшчае ўсё беларускае народ. Працоўныя БССР вітаюць фізкультурнікаў, які перадаюць атрад фронту культуры БССР.

Напружаная работа і сістэматычная вучоба на авалоданне вышэйшымі фізічнай культуры прынцыпі поспеху беларускіх фізкультурнікаў. І найбольш яркім выражэннем іх дасягненняў з'яўляецца выдатная, тонкая па сваёму замислу і высокай на сваім тэхнічным выкананні існасцю «Граніца на замку». Майстэрства, праўдзенае пры выкананні гэтай існасцю, апячаткі не толькі працоўныя БССР, але і фізкультурнікі ўсяго Саюза Савецкага і працоўныя Масквы і Ленінграда, бачылі ў сваю работу фізкультурнікаў БССР на стадыёне «Дынама» ў Маскве і на фізкультурным парады ў Ленінградзе.

Рэзультат, якога дасягнулі фізкультурнікі БССР, уявіць сабе, што і астатнія атрады культуры фронту БССР могуць выйсці ў рады перадавікоў культуры, палепшыць сваю работу. І ў першую чаргу мы жадаем такіх-жа поспехаў для работнікаў нашых тэатраў, якіх пара ўжо паказалі, на што з'явіліся сабой, разасны, таленавіты беларускі народ.

Тэхнікум фізкультуры БССР атрымаў высокую ўзнагароду і дзяржаўнае прызнанне высокай якасці іх работы. І ў гэтым прымер, калі фізкультурнікі рэспублікі атрымалі такую ўзнагароду, мы жадаем пазнаць ім не зазаванна, іспі наперад. Намалана праба, што тэхнікум ступі інастутам. А ад інстытута прабаўдзецца больш высокай класу работы, і гэтага класа праба дабівацца ўсемерна.

Старшыня Камітэта па справах фізкультуры і спорту пры СНК БССР тав. Кузняцоў Л. Ш. узнагароджан ордэнам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ўзнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Гэтай узнагародай урад адзначае поспехі рашэняў работы камітэта. Але ўзнагарода абавязвае. Справа фізкультуры ў БССР павінна быць паднята на вышэйшае вышынню.

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б, вітаючы ўсім фізкультурнікам Беларусі і калектыву Інстытута фізічнай культуры БССР з высокай узнагародай саюзнага ўрада, выразіў упэўненасць, што гэта ўзнагарода «выкаліча далейшае ўдзяненне найшэйшых народных мас у фізкультурны рух, яшчэ больш згуртуе фізкультурнікаў вакол комунистычнай партыі і лепшага друга фізкультурнікаў таварыша Сталіна, выкаліча яшчэ большую гатоўнасць да павышэння спартыўнага майстэрства і абароны сацыялістычнай квітнеючай радзімы».

У буржуазных дзяржавах фізкультуру і спорт развіваюць для таго, каб рыхтаваць гарматынае мяса з злавой рабочай і сялянскай моладзі. У нас фізкультура — аснова навуковай арганізацыі працы, правільнага культурнага адукацыі. Рабочая і калгасная моладзь любіць спорт і ўключаецца ў арганізацыі фізкультурнікаў і для таго, каб падрыхтаваць сабе да выканання святага абавязку грамадзяніна БССР — для абароны радзімы ад пастаўнага фашысцкіх паліцэйшчыкаў вайны.

З кожным днём растуць рады жадаючых дадуцься да фізкультурнага руху, каб падрыхтавацца да працы і абароны вайнаў рады працоўных усяго свету — БССР. Нашы фізкультурныя таварыствы і арганізацыі павінны прыняць усе меры да таго, каб ахапіць поўнаасцю сваім ушчынам, сваёй работай уся гэту моладзь. У патрабаванні рэспублікі, акружанай капіталістычнымі дзяржавамі, кожны моладзь рабочы, служачы, навуковы работнік, калгаснік і адукацыі, кожная дзяўчына, ці працуе яны на прапарывстве ці ў стане, у калгасе ці на аднаасобнай гаспадарцы, павінны быць фізкультурнікамі. Асабліва нам праба развіваць важнейшую састаную частку фізічнай культуры — гімнастыку. У гэтай галіне ў нас яшчэ зусім пачаць край работы.

Ніколі не праба забываць фізкультурным арганізацыям пра капіталістычнае акружанне. Борцы ўрокі вучыць нас, што там, дзе страчана пільнасць, там дзе пануе хляптан, вораг знаходзіць спрыяльны ўмовы для сваёй полай банычнай работы. На-жалі, і ў некаторыя фізкультурныя арганізацыі БССР пранікаў вораг, каб рабіць ушыль да моладзі, сярэд і шукаць для сабе кадры. Гэту полазу работу праба спыніць, выкінуць з рады фізкультурнікаў арганізацыі фашызма, незалежна ад таго, пад якой маскай яны і выступілі — і траціскай, бухаліскай, нацыяналі-фашыскай ці якой-небудзь інай. Усемерна праба падмаць рэвалюцыйную пільнасць! Савецкі фізкультурнік — патрыёт БССР. А савецкі патрыёт павінен быць пільным да ворага.

Вялікі Сталін — правадыр саветскага народу і лепшы друг фізкультурнікаў — інастотна вклаліцца аб беларускім народзе. Не пра беларускі народ па яго ініцыятыве атрымалі дапамогу і патрыманне ад саюзнага ўрада. Узнагароджанне беларускіх фізкультурнікаў ордэнам Савецкага Сцяга і пераможага сцяга сталеіскай клопатаў да людзей, якія дабіваюцца ўпартай працы і вучобай высокага майстэрства. Нама сумнення, што ў аказ на ўвагу вялікага і мудрага Сталіна і ўзнагароду саюзнага ўрада беларускіх фізкультурнікаў фізкультурныя арганізацыі БССР яшчэ вышэй падмаць узорнен сваёй работы, а фізкультурнікі БССР яшчэ больш згуртуюць свае рады вакол вялікага і пераможага сцяга Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна і геніяльнага правадзіра міжнароднага пролетарыята і друга фізкультурнікаў таварыша Сталіна.

Вітаем Вас, таварышы ордэнасны, і ўсё калектыву фізкультурнікаў БССР, з перамогай і жадаем вам іспі да яшчэ больш высокай вышынні фізкультурнага майстэрства і яшчэ больш шырокай арганізацыі фізкультурнага руху ў БССР.

ВЫДАТНЫЯ РЭКОРДЫ БУДАКАШАЛЕЎСКІХ ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЫКАЎ

НЕ ДАПУСКАЦЬ СТРАТ УРАДЖАЮ

Масавая ўборка азімых і ранніх яравых культур па Менскаму раёну пачалася 15 ліпеня. Перадзасы калгасы раёна — імя Сталіна (Кайкаўска сельсавец), «Зара рэвалюцыі» і «Траці каўчорпус» (Бараўск сельсавец), імя Дзержынскага (Прыгарад сельсавец), імя Калгасі (Калгасі сельсавец) поўнаасцю скончылі жай азімых культур 20 ліпеня і прыступілі да ўборкі яравых.

Аднак факты сігналююць, што ў некаторых сельсавецках вельмі марудна ізе ўборка і зусім адсутнічае барацьба са стратамі ўраджаю. Асабліва гэта з'яўляецца ў калгасе Трацянецкага сельсавета, дзе зусім адсутнічае кіраўніцтва ўборкай. Тут ўборка праходзіць з вялікімі стратамі, жніаркі не забяспечаны зерняўладцамі, падборка каласоў не аграні завана. Адсутнічае кантроль за работай жніарак. У калгасе імя Карла Маркса гэтага-ж сельсавета, калгаснікі, якія працуюць на жніарках, не ведаюць норм выпрацоўкі.

Незадавальняючы тэмпы ўборкі ў калгасе імя Варашылава і «Кастрычніцкай рэвалюцыі», Ратамскага сельсавета. Першаю патраба ўраду 235 гектараў азімых культур, а ён на 20 ліпеня зняў толькі 15 гектараў. Другі павінен на зняў ўраду 346 гектараў, а ўраду усяго 75 гектараў.

Не лепш праходзіць ўборка ў калгасе Грыньскага сельсавета (старшыня сельсавета, бі-жа і партгор, тав. Гургану). На тэрыторыі гэтага сельсавета ёсць азімі з буйнейшых калгасоў раёна — імя Фалько. У калгасе хронна прадзена расставноўка рабочай сілы, адсутнічае барацьба са стратамі. Да жніарак не прыстаўлены зерняўладцамі. Ёсць факты шкодніцтва. Машыністам на жніарцы тут пастаўлены неправераны чалавек, нейкі Малашч Н., які ўсё час сабадуе стаханавіцкі рух. Карыстаючыся палітычнай бюсклаітнасцю старшыні калгаса Браўшчыка, Малашча шкодзіць калгасу. На лепшым участку жята на плошчы ў 8 гектараў, дзе ён жаў ўкрутаўжо надрэзаны каласы. Страты дасягаюць 30 проц і гэты шкодніцкі факт астаўся без разгазання.

У раёне пачынаецца 9 камбайнаў, але да сённяшняга дня амаль ні адзін не прыступіў да маргальнай работы. У калгасе імя Леніна, Кайкаўскага сельсавета, з'яўляецца драўнага рамонту камбайн стай.

З боку райвыканкома, асабліва райа і МТС, не палажана аператыўнае кіраўніцтва ўборкай ураджаю. Аграномі мала бавяваюць у калгасе, не змагаюцца са стратамі на ўборцы, адносяцца да фактаў страт і шкодніцтва, як да звычайнай з'явы.

Менскі раён мае ўсе магчымыя правесі ўборку ўраджаю ўаерна. Для гэтага ёсць і кадры і дастаткова сельскагаспадарчай тэхнікі. Менскі сельрайком КП(б)Б і райвыканком павінны прыняць усе неабходныя меры, каб выпраціць недахопы на ўборцы, спыніць страты ўраджаю, палепшыць аставанне раёна.

Ал. ДОУГІ.

МНОЖЫЦЬ ВОПЫТ СТАХАНАЎЦАУ НА ЎБОРЦЫ

БУДАКАШАЛЕВА. (ПА ТЭЛЕФОНУ). 19 ЛІПЕНЯ ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЫК БУДАКАШАЛЕЎСКАЙ МТС АФАНАСЕНГА ДЗМІТРЫЙ І ТРАКТАРЫСТ ГАЛШКІ ВАСІЛЬ ЗА ЗМЭНУ НА ШЫР ОКАЗАХВАТНАЙ ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЫ «ВНЦЛ-5» ВЫЦЕРАБІЛІ 15,07 ГЕКТАРА ІЛЬНУ. ЗА ГЭТУ ЗМЭНУ ЯНЫ ЗАРАБІЛІ 104 РУБЛІ.

18 ЛІПЕНЯ АФАНАСЕНГА ВЫЦЕРАБІЎ ЗА ЗМЭНУ 10,3 ГЕКТАРА ІЛЬНУ.

ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬШЧЫК ЛІТВІНКОУ ІВАН І ТРАКТАРЫСТА КАВАЛЕВА ГАННА 17 ЛІПЕНЯ ВЫЦЕРАБІЛІ ЗА ЗМЭНУ 10 ГЕКТАРА ІЛЬНУ.

Дырэктар МТС — ГАНЧАРЭНКА.

Нам, дырэктара па палітчасці ЕМЕЛЬЯНАУ.

У ДВА РАЗЫ ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ НОРМЫ НА ЖНІВЕ

У калгасе «Першае мая», Гатаўскага сельсавета, Менскага раёна, машыніст, які прадуе на канцы жніарцы, т. Адамовіч Васіль замест устаноўленай нормы ў 4 гектары выконвае на сваёй жніарцы па 8,5 гектара ў дзень. У арпелі «Чырвоны партызан», гэтага-ж сельсавета, машыністы-стаханавіцы тт. Жгіроўскі Ю. А. і Чынілеўскі Патры сістэматычна зжынаюць па 6—7 гектараў штодзэнна.

У калгасе «Пабуда», Напярнянскага сельсавета, машыністы тт. Дзюнісевіч, Іванюскі і Філіповіч кожны дзень зжынаюць па 7—8 гектараў. Жніво праводзіць добраахотна. Дзякуючы гэтому калгас амаль першым закончыў ўборку азімых культур у раёне і прыступіў да ўборкі яравых.

Машыністы калгаса імя Леніна, Калодзішчанскага сельсавета, тт. Раницкі Сцяпан і Мэта Казімір замест нормы 3,5 гектара зжынаюць па 5 з лішнім гектараў у змену.

ВЫКАНАЛІ ПЛАН ХЛЕБА- І БУЛЬБАПАСТАВАК

ДЕЛЬЧЫНІ. Калгас «Прагрэс» Сіманавічскага сельсавета першым у раёне выконвае план выканаўці поўнаасцю выканаўці план хлебапаставак дзяржаве.

Калгас дружна змагаецца за паспяхолае сканчэнне ўборкі ўсіх зернявых без страт. Ужо выцераблена 65 проц пасевага ільну.

Калгаснікі з «Прагрэса» з'яўляюцца з п'ямым да ўсіх калгаснікаў Мазырскай акругі, дзе яны заклікаюць змагацца за датарміновае і высокаяснае выкананне дзяржаўных паставак і ўсіх сельскагаспадарчых работ.

ОСІПАЎ, ЛЯХАВЕЦ.

Г. АЗАНЕВІЧ.

КАЛГАСНІКІ АТРЫМЛІВАЮЦЬ АВАНСЫ ПА ПРАЦАДНЯХ

МАЗЫР. (Па тэлефону). Многія калгаснікі Мазырскага раёна, якія заканчваюць хлебапастаўкі дзяржаве, пачалі выдзяляць калгаснікам авансы збожжа на прападнях у размеры ад 10 да 15 проц ад фактычнага аб'ямоту. У калгасе «Чырвоны партызан» калгаснікам выдзена авансам 3,5 тоны збожжа, у калгасе «Чырвоны партызан» — 1,5 тоны, у калгасе «Новы будзень» — 11 тон. Калгаснікі ўжо зарна насправе адчуваюць вынікі багатага ўраджаю і безумоўна павышэння вагі прападня ў гэтым годзе.

СЛУЦК. (Па тэлефону). У разе калгасоў раёна, якія разам з ўборкай ураджаю арганізавалі добры аб'ямот і хлебапастаўкі дзяржаве, пачаюцца авансаванне калгаснікаў па прападнях. Так, першымі ў раёне атрымалі авансы збожжа на прападнях калгаснікі калгасоў «Рэвалюцыя» і «Ударнік». Дарэніскага сельсавета, імя Карла Маркса, Ленінскага сельсавета, «Случ», Іскраўскага сельсавета, і многія калгаснікі калгасоў Бокшыцкага сельсавета.

Д. КАРНІЛАЎ.

Аб зацвярджэнні тав. МІКАЯНА А. І. намеснікам старшыні Савета Народных Камісараў СССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА СССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастанаўляе: Зацвярдзіць намеснікам старшыні Савета Народных Камісараў СССР тав. Мікаяна Анастаса Іванавіча, народнага камісара харчовай прамысловасці СССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН, Сяратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 22 ліпеня 1937 г.

Аб зацвярджэнні тав. ЮРКІНА Т. А. народным камісарам зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў СССР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА СССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастанаўляе: Зацвярдзіць тав. Юркіна Т. А. народным камісарам зернавых і жывёлагадоўчых соўгасаў СССР з вывадненнем яго ад абавязкаў наркомсоўгасаў РСФСР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН, Сяратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 22 ліпеня 1937 г.

Аб зацвярджэнні тав. БУЛГАНІНА Н. А. старшынёй Савета Народных Камісараў РСФСР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА УСЕРАСІЙСКАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА.

Прэзідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта пастанаўляе: Зацвярдзіць тав. Булганіна Нікалая Аляксандравіча старшынёй Савета Народных Камісараў РСФСР.

Старшыня Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта М. КАЛІНІН, Сяратар Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта А. КІСЯЛЕЎ.

Масква, Крэмль, 22 ліпеня 1937 г.

Аб узнагароджанні добраахотных спартыўных таварыстваў работнікаў і майстраў фізічнай культуры і спорту

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР

1. Азначваючы выдатныя дасягненні ў рабоце ўсесаюзнага добраахотнага спартыўнага таварыства «Дынама» і «Спартак», што забяспечыла ім вядучую ролю ў сацыялістычным руху, — узнагародзіць **ОРДЭНАМ ЛЕНІНА**:
1) Усесаюзнае добраахотнае спартыўнае таварыства «Дынама»;
2) Усесаюзнае добраахотнае спартыўнае таварыства «Спартак».

II. За ўзручную пастаўку справы падрыхтоўкі кадраў фізічнай культуры і за высокае спартыўна-фізкультурнае дасягненні — узнагародзіць **ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА** Беларускага тэхнікума фізічнай культуры.
Прааганізавалі Беларускаму тэхнікуму фізічнай культуры ў Інстытут фізічнай культуры Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

III. Узнагародзіць наступных работнікаў і майстроў фізічнай культуры і спорту:
ОРДЭНАМ ЛЕНІНА
1. Старасіна Н. П. — заслужанага майстра спорту СССР.
ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
1. Кузняцова Л. Ш. — старшыню Камітэта па справах фізкультуры і спорту пры СНК БССР.
2. Старасіна Аляксандра Петровіча — капітана футбольнай каманды таварыства «Спартак».
3. Ільіна С. С. — капітана футбольнай каманды Маскоўскага спартыўнага таварыства «Дынама».
4. Бухарова А. В. — заслужанага майстра спорту СССР.
5. Іпалітава П. А. — заслужанага майстра спорту СССР.

6. Натуліна А. З. — заслужанага майстра спорту СССР.
7. Мудраўцава Е. А. — заслужанага майстра спорту СССР.
8. Мельнікіна Я. Ф. — заслужанага майстра спорту СССР.

ОРДЭНАМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
1. Скупова М. І. — дырэктара тэхнікума фізкультуры БССР.
2. Мільштэйна С. Р. — старшыню Камітэта па справах фізкультуры і спорту пры СНК Грузійскай ССР.
3. Нікуліна В. М. — старшыню Камітэта па справах фізкультуры і спорту пры СНК Узбекскай ССР.
4. Аляшчына К. І. — заслужанага майстра спорту СССР.
5. Бойчанка С. П. — чэмпіёна СССР па плаванню.
6. Бякову Т. Н. — чэмпіёнку СССР па лёгкай атлетыцы.
7. Дзюніна А. А. — заслужанага майстра спорту СССР.
8. Знаменскага Г. І. — заслужанага майстра спорту СССР.
9. Знаменскага С. І. — заслужанага майстра спорту СССР.
10. Міхайлава В. П. — заслужанага майстра спорту СССР.
11. Палова Г. В. — чэмпіёна і рэкардсмена СССР.
12. Тэплякову Н. С. — заслужанага майстра спорту СССР.
13. Шаманаву М. Г. — заслужанага майстра спорту СССР.
14. Аволіна Н. Г. — чэмпіёна і рэкардсмена СССР.
15. Люмо Р. П. — чэмпіёна і рэкардсмена СССР.
16. Безрукава А. П. — заслужанага майстра спорту СССР.
17. Ляхова С. Т. — заслужанага майстра спорту СССР.
18. Огурнінава Е. І. — чэмпіёна СССР.

У ПАЛІБЮРО І СПАНСКАЙ КОМПАРТЫ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі), 21 ліпеня. (БЕЛТА). Палібіюро іспанскай кампарты на сваім дасягненні 19 ліпеня выказала глыбокае задоволенне наступам пароднай арміі на марыскіх фронце, які суітаў з галавінай барацьбы з фашысцкімі мяжэжнікамі. Палібіюро адзначае рост пароднай арміі і добрую падрыхтоўку новых часцей, а тамсама са здаваленнем канстатвала правільнасць ваеннай палітыкі кампарты і значнае палепшэнне становішча ў тылу.

У сувязі з колькасным ростам кампарты, палібіюро па тым-жа пасаджэнні ўказала на неабходнасць пільнасці да таго, каб забяспечыць засмечанна партыі чуждымі элементамі.
Адзначаючы, што адступленне гераічнай паўночнай арміі, падтрыманай з рэзкай самаафрынастцю грамадзянскіх масельніцтвам, аб'явіла пад ціскам вельдзярнай перавагі ўзброеныя праціўнікі, палібіюро выказала упэўненасць у тым, што з дапамогай усеі Іспаніі баскі адвоююць сваю краіну.

Зноў абмеркаваўшы пытанне аб аліці кампарты з сацыялістычнай партыяй, палібіюро ўказала, што камітэты сувязі, сумесныя мітынгі і т. д. паслужылі да ўмацавання адзінства і паскорылі працэс аліці. Палібіюро выказала упэўненасць, што нацыянальны камітэт сацыялістычнай партыі прыме адпаведныя рашэнні, і аліціная партыя стане ў хуткім часе рэальнаасцю.
Палібіюро адзначыла намаганні Комінтэрна дабіцца адзінства дзеянняў з II Інтэрнацыяналам у іспанскіх пятаўні і патраціла растучую салідарнасць з іспанскімі народам амакратычных мас усяго свету.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН, Сяратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль, 22 ліпеня, 1937 г.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Марыдскі фронт.

Раніш 21 ліпеня, пасля некаторага зашпіта, аднавілі баі ў раёнах Брунет—Кіхорна—Вільянуэа дэль Парыльа. У другой палове дня 21 ліпеня мадэжнікі падпрыйлі моцныя атакі не толькі ў гэтых раёнах, але і ў раёне Вільяфранка дэль Кастыльа.

Аперацыі мадэжнікаў, якія маюць вялікую колькасць танкаў, былі падтрыманы авіяцыяй. Рэспубліканскія войскі адбілі атакі, пры гэтым праціўнік панёс вялікія страты, у асаблівасці ў раёне Вільяфранка дэль Кастыльа.

Высвятляюцца падрабязнасці баёў у раёне Вільянуэа дэ Ла Каньяда, дзе 20 ліпеня мадэжнікі пасля ўпартага бою авалодалі вышыняй 660. Мадэжнікі кінулі ў атаку некалькі тысяч пеханіцаў, танкі і самалёты. Атака прадаўжалася 5 гадзін. Рэспубліканцы па загаду камандавання адступілі на 300 метраў, каб заняць лепшыя пазіцыі. Фашысты панеслі вялікія страты людзьмі і парабіліся двух танкаў. 21 ліпеня баі за вышыню 660 прадаўжаліся з пераносным поспехам. У 14 гадзін дня гэта вышыня была зноў у руках рэспубліканцаў.

Рэспубліканская авіяцыя зрабіла шматлікія палёты на марыдскім фронце і бамбардывала пазіцыі мадэжнікаў у Вільяфранка дэль Кастыльа і аэрадромы праціўніка ў Эскалона, Вільянуэа і Торы.

ШТАБ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АРМІІ АБ СТАНОВІШЧЫ НА ФРАНТАХ

ВАЛЕНСІЯ, 22 ліпеня. (БЕТА). У білетэні Галаўнага штаба рэспубліканскай арміі змяшчана артыкул, у якім даецца агляд становішча на франтах у Іспаніі. У рэзультатах наступлення рэспубліканскіх войскаў на цэнтральных фронце, уключаючы ў артыкул, уласна паралізаваў аперацыі мадэжнікаў на паўночным фронце.

У артыкуле далей адзначаецца, што контр наступ мадэжнікаў на цэнтральных фронце быў адбіт рэспубліканскімі войскамі, паказваючы, што яны ўмеюць не толькі атакаваць, але і захоўваць за сабой заваяваную тэрыторыю. Паўна каардынацыя ўсіх відаў забароняў і маневравання рэспубліканскіх войскаў абцяжарыла перамогі валіага значэння ў будучыні. Рэспубліканская армія цэнтральных фронцаў, уключаючы ў артыкуле, павялічыла напружанне іспітанню, пераходзячы з пазіцыйных баёў да баёў на адрэзках поўдні, якія выдасць супроць умяшавання ліній праціўніка, які мае магучае сучаснае ўзбраенне.

Гаворачы аб становішчы на іншых франтах білетэні паказвае актыў-

насць рэспубліканцаў на арагонскім фронце. Атака рэспубліканскіх войскаў на Альбарасіна дагаворана намечанай мэты — мадэжнікі былі прымушаны агаліць іштыя часткі фронца, каб прыйсці на дапамогу сваім войскам, якія дзейнічаюць у раёне Альбарасіна. Адначасна ўзмацніліся націск рэспубліканскіх войскаў на Сарагосу. У білетэні гаворыцца далей, што ў Стэс-матуры мадэжнікі, відавч, намераны перайсці ў наступленне; у Медальіне, Дон Беніто і Гастуэна сканцэнтравана звыш 6 тысяч італьянцаў. Аднак рэспубліканцы значна ўмацавалі свае пазіцыі на гэтым фронце, і ўсёкая атака мадэжнікаў атрымала рашучы адпор. У заключэнне ў артыкуле ўказваецца: «Пакуль у Іспаніі не дэмакратычна краіны аступіліся перад фашызмам, які параждае нашай незалежнасці, мы прадаўжым змагацца супроць фашызму і імпэрыялізму і супроць зрадніцтваў, якія ім дапамагаюць на тэрыторыі Іспаніі. Мы разлічваем перш за ўсё на саміх сябе ў барацьбе, якую вядзем не толькі ў абарону самой Іспаніі, але і ў абарону цывілізацыі і свабоды ўсіх народаў».


Арагонскі фронт

У раёне Торуэля рэспубліканцы авалодалі пазіцыямі, пануючымі над ракой Гвадалафар.

Паўночны фронт

На астурыйскім участку рэспубліканцы абстралялі з маршр ваенныя аб'екты праціўніка ў Обіада, у прыватнасці ўмацаваны пункт Кадальада. Страты мадэжнікаў вельмі значныя. На леонскім напрамку рэспубліканцы палепшылі свае пазіцыі.

Радасна і весела праводзяць свае нікільны дзці — выхаванцы чэрвеньскага школьнага дзіцячага дома. Сярод іх влізліва папулярнае карыстаецца выхаванец гарманіст Валодзя Гурыйка. НА ЗДЫМКУ: Валодзя іграе дэцям «Песню о родне». Справа Рудзя Невяроўская, Жыня Валінец і Зіна Савіч.



Радасна і весела праводзяць свае нікільны дзці — выхаванцы чэрвеньскага школьнага дзіцячага дома. Сярод іх влізліва папулярнае карыстаецца выхаванец гарманіст Валодзя Гурыйка. НА ЗДЫМКУ: Валодзя іграе дэцям «Песню о родне». Справа Рудзя Невяроўская, Жыня Валінец і Зіна Савіч.

ДВА МЕСЯЦЫ НА ПАЎНОЧНЫМ ПОЛЮСЕ

ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС. 21 ліпеня. (Радый спец. нар. «Правда»). Сёння адзначаем наша двухмесячнае прыбыццц на дрейфуючай льдавіне. Абстаноўка стала прывычнай. Мы ўжо поўнашчо асвоіліся з мясцовымі умовамі. Увесь распарадак нашага жыцця падпарадкаван асноўнаму парабаванню: зрабіць як мага больш навуковых назідажэнняў.

Калі ў першы час любое навуковае назідажанне з'яўлялася для нас навіной, часам абваражэтай габітэтыя тэорыі, то цяпер навуковыя работы перайшлі ў новую ступень. Нашы малалыя вучоныя Шыршоў і Фёдарав, заваяваўшы асаблівасці гэткага раёна, узмацняючы найбольш пільвае месцы і робяць дадатковыя навуковыя работы.

Канечным вынікам усіх нашых прац будзе дакладнейшае нікім не аспрэчанае і непахіснае ўтвэржэнне аб цэнтральнай частцы Палярнага басейна.

Навуковым матэрыялаў у нас зараз многа. Мы лезем наспіваць іх апрацоўваць. Абмежавана колькасць пасулы, напрыклад, часта прымушае Шыршова працаваць круглы суткі, каб аслабіць пасуду на даступнай сігналажнай стаянцы.

Перш ужо ўстаноўлена, што нават на глыбіні 3.000 метраў ёсць жыццё жывёл. Не захавалі іх узоры было б значэнствам.

На расаднаму прамаку ўвесь спірт, неабходны для навуковых работ, запыт на

вострове Рудольфа. Шыршоў вырашыў гэта праблему тым, што гоішч спірт з каўкіяку.

У часе сну Шыршова і Фёдарова навуковыя назідажэнні вядзём мы.

Шмат сіл і часу адймае бытавое абслугоўванне, якое палкам падае на нас абслух.

Азёры, якія ўтварыліся на льдавіне, прымушаюць нас пераносіць запасыныя базы на новыя месцы. Па калена ў ваззе перакадым тоны грузаў. Панавін капае канавы для адводу вады ў напу праору, возіць снег для асыскі палаткі, хоціць перакопаць ад ветнага рамонту прымусоў.

Трэба яшчэ паспець прыгатаваць ежу, агульным аўрамам за чатыры гадзіны работы дастаць прабу гоінту з 4.000 метраў. Пры гэтым патрабуецца ўважліва сачыць за тэмпературай, каб не прапусціць перадач чарговых метэазадатка і радзё.

Велізарны пакет кніг вільавана астанецца перавязаным. Няма часу чытаць.

Радыйграмы замянілі нам газеты і кнігі. Таму жывём добрым, поўнакроўным жыццём. Радыйграмы розных арганізацый і нашых прыяцеляў дастаюцца нам вялікую радасць. Просім усіх пісаць нам палобны і пачаспей.

Герой Савецкага Саюза І. ПАПАНІН З. КРЭНКЕЛЬ.

МАГНІТНЫЯ АНАМАЛІІ

На аснове геофізічных работ, якія зараз вядуцца на тэрыторыі БССР пад кіраўніцтвам геофізіка з Цэнтральнага навукова-даследчага геалага-разведчага інстытута (Ленінград) А. А. Строна, у паўночных раёнах БССР адкрыт рад магнітных апа-

мазіяў. Гэта дае суждэнне аб паўночнасці ў непрах БССР некаторых каптоўных выкапняў. Геофізічныя работы ў гэтых раёнах зараз прадаўжаюцца з мэтай дакладнага ўдасканалення залегаў карысных выкапняў.

НА СХОДЗЕ АКТЫВА НАРКОМЛЕСА

Факты, якія прыводзіцца рэдакцыя выступаючых на сходзе актыва, папярэджваюць, што трэстам Лебел (дырэктар Рэсін) с'явюма правадзіцца «пагітыка» на зрыў даражэйных заданняў па лесеагатуоках і вывазак.

На працягу апошніх год трэст сістэматычна ствараў вялікі разрыў паміж загатоўкамі і вывазкам. Загатоўкі планаваліся значна большыя, чым магчымыя вывазі. У рэзультатае—сотні тысяч кубаметраў драўніны і дрэў аталіся ў лесе дзьявызенымі і гінуць.

У Мозырскім леспрагмесе зараз накіпалася да 88 тысяч кубаметраў дрэў. Хіба тав. Рэсін—дырэктар Лебела—не ведае аб гэтым?

Ленельскаму леспрагмасу павінна рубкі слухачу толькі ў студзені, гэта значыць у самы разгар лесеагатуока. На тры кварталы гатаму леспрагмасу ампанавана рубіць такі лесеасечы фонд, які знаходзіцца ў балоне і да яго нельга даступіцца.

Чамусьці трэст стараіцца абійсці пагражнічы раёны. Лесепрагмас гэтых раёнаў горш чым іншыя забеспечаны аўтамашынамі і трактарамі, і ў большасці зусім не механізаваны. Затое аддае караў (начальнік Іўры) паслае соды неправераных людзей, якіх на месцы выкрываюць, як пікоінікаў, шпіёнаў, азначынаў (Ленель, Мозыр).

Школьная лінія вядзецца трэстам і ў галіне планавання перавозак. Многія лесепрагмасы на дырэктыве Лебела вывозяць свой лес у... лясныя раёны Саюза, у той жа час даравапрацоўчыя і лесеазаводы Беларускай вымушаны па распараджэнню трэста завозіць драўніну з Кіева і іншых месц. Сьвяржана, прызначана для абароны прамысловасці, выдатковаеца на іштыя мэты.

Хіба аб усім гэтым не ведае наркамат? Не можна не ведаць, бо ён атрымліваў неадарожнае сігнала «Звязда» аб тым, што ў трэстам Лебел са шкюінітвам на пакончылі, і даіўна, што нарком тав. Рыжыкаў аб усім гэтым памоўчае.

Не добра і ў іштых трэстах і глаўках наркамата (Белдзр, Белхімлес, кіраўніцтва фанерна-запалкавай прамысловасці). Тут не прыслухоўваюцца да сігналаў з прамысловасці, да голасу «магнелік» людзей.

Ішчы ў 1933 годзе памечана пашырэнне Барысаўскай ПЭЦ. І вось на працягу чотарых год на гэтым важнейшым участку арудуюць шкюінікі. Ужо нямаа складзена праектаў і машынаў, але аб'ект увесь час кансервуецца. Вядома, што шэфамі гэтага будаўніцтва былі шпіёны, фашысты выпрадак Убаравіч і Галазед, які на працягу прыватнай праваагартыстэчыню лінію. Былі старшыня Дзяржплана Любювіч увесь час параждаў кіраўніцтву фабрыкі імя Кірова аздачы кад суч, калі яны скарбюць пашыраць ПЭЦ на два каткі.

Будуюцца пільнішая фабрыка і новы шкюілавод ралічаны на энергію дубавога ПЭЦ. Але да гэтага часу Наркомлес нікіх мер не прыняў, каб фарсавач будаўніцтва другой часткі гэтай электрастанцыі. Чаго варта ў такім выпадку пуста балбаты і заклінанні тав. Рыжыкава аб неабходнасці перабудовы.

Асаблівую «рэфірасію» праўдліва тав. Гулеў — начальнік фанерна-запалкавага кіраўніцтва Наркомлеса. Дзямі ён з лёгкай саркусай фабрыкі імя Кірова 26 чалавек з аховы прамысловасці. Важнейшыя пункты (бензінасклад, цэхі) аталіся безагляднымі.

Станаўскі рух на прамысловых Наркомлеса не ўзначален. Аб станаўнаў заблыкаў, з ім не хочуч працаваць. Аб гэтым казалі ў сваіх выступленнях на сходзе станаўнаў Черуднік, Сьвяржлоў і ішч.

Наркомлес і яго трэсты разгубілі сваіх лепшых людзей. Між тым тав. Рыжыкаў скаржыцца, што ў яго няма добрых людзей для вылучэння. За апошні час тут не вылучылі ні аднаго станаўнаў. А ў сістэме Наркомлеса ёсць нізкая часныя людзей, якія гатовы ўсю сваю энергію аддаць на карысць сацыялістычнай дзяржавы.

Трэба адзначыць, што як у першы дзень, так і ўчора крытыка і самакрытыка на сходзе зусім недастаткова. Характэрна, што людзі ў большасці гавораць аб былых кіраўніках, якія шмат нашкодзілі і даіно ўжо выкрыты, але зусім мала гаворыць аб сучасным становішчы спраў, аб шкюінічых практычных араз і іх выканаўцах.

Нарком тав. Рыжыкаў не кіруе аж след актывам і не паіроўвае ход спрэчак у патрэбным наірмаку.

І. Т.

ФІЗКУЛЬТУРНЫ ПАРАД У МЕНСКУ

30 ліпеня ў Менску адбудзецца з'ялікі Фізікультурны парад, прысьвечаны 20-годдзю Вялікай сацыялістычнай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У парадзе прымуць удзел 15 тысяч фізікультурнікаў, у тым ліку 200 юных спарцеўцаў.

Піліч Леніна, дзе адбудзецца парад, упрыгожыцца па-святчонаму. Супроць урадавай трыбуны ўстаноўляюцца велізарны партрэт таварыша Сталіна. Па баках п'яды выстаўляюцца мастацкія аформленыя плакаты, якія адлюстроўваюць усе віды фізікультуры і спорта, а таксама казавальныя ўсебеларускія рэкорды і прывічныя рэкардмэнаў рэспублікі.

Парад пачнецца ўрачыстым фанфарным маршам. Яго ўзначаліць з'ялікая калона сігналасоў, якая панісе агітэстыя шубкавыя сіялі з залатым гербам БССР. За спансёнамі па плошчу ўступяць студэнты тэхнікума Фізікультуры, аспранты ў нарэжныя беларускія каспюны. Іх калона афармляецца на тэму «Партыя—арганізатар і кіраўнік фізікультурнага руху».

На чаде калоны на фоне зялёнага дывана, сатканага з жытых кветак, па длошчы будзе рухацца зялічы золатам барысфэў таварыша Сталіна. Замыкаць гэту калону будзе група ўзброеных фізікультурнікаў. З'ялікая калона юных фізікультурнікаў афармляецца на тэму «Вялікі таварышу Сталіну за шчаслівае дзяцінства».

Фізікультурны парад з'ялічана з'ярыў дэманстрацыйны гатоўнасці моладзі Савецкай Беларусі да абароны сваёй сацыялістычнай радзіны.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Нарада сакратароў партыімаў і партаргаў Варышаўскага раёна адбудзецца 23 ліпеня, у гадзіну дня, у памянкінавай залы пасадняўнаў ЦПСБ (Дом працы). Яўка абавязкова.

Варышаўскі райком КП(б)Б.

Адмысны рэдактар Д. В. ЮРНОЎ.

ЗАЯВА ГАЛАВЫ УРАДА КРАІНЫ БАСКАЎ

ЛОНДАН (сталіпа Антлі), 21 ліпеня. (БЕТА). Агірэ, галава Урада краіны баскаў, у гутарцы з карэспандэнтам агенства Юнайтэд прэс у Валенсіі заявіў, што тав звалася блакада Сантандера з'яўляецца тагой-жа фікцыяй, якой была «блакада» Гітлаба. «Трэба замяніць»,—сказаў дзель

Агірэ,—што ваенныя караблі мадэжнікаў ніколі не заходзілі ў іспанскія тэрытарыяльныя воды на поўначы і «сталілі толькі з далёкіх дыстанцыяў». Той факт, што Англія, якая заўсёды так раўніва адносілася да свабоды мары, гаджаецца з гэтымі актыві пярэтва, прадстаўляе мнае вельмі жаўныя».

СЕННЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО:

Памп'яніканне Валдыра-драматыра гасролі Маскоўскага тэатра імя МОСГО МЯНІКЖ

Пачатак у 12 г. аса. 12—2 і 5 г. веч.

Гукавы кіноаэтр «Чырвоная зорка» МАЛЕНЬКАЯ МАМА

Дзілачы гукавы кіноаэтр ЛЕНАЧКА І ВІНАГРАД

Гукавы кіноаэтр «Пролетарыяў» АІ.Г.З.ЛЬ.

Гукавы кіноаэтр «Інтэрнацыяналь» ПУШЧКА 9 ЖЫЦЦЯ

Гукавы кіноаэтр «Спартак» ГОБ СЕК

ПАМ'ЯТКАННЕ ДЗЯРЖАКАГА ДЗЯРЖАНАГА ТЭАТРА БССР

3 29 ЛІПЕНЯ ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАНАГА ПОЛЬСКАГА ТЭАТРА УССР РЭПЕРТУАР:

А. ФРЭДРО ДАМЫ І ГУСАРЫ Г. ЗАПОЛЬСКАЯ МАРАЛЬ ПАМІ МАДУЛЬСКАЯ

Ф. ШЫЛЕР РАЗБОЙНІК ЛОПЕ-ДЭ-ВЕГА

Ю. СЛАВАЦКІ МАЗЕПА САБАНА НА СЕНЕ

Папярэдні продаж білетаў у касе Яўрайскага дзяржаўнага тэатра з 11 да 2 г. і з 5 гадзін вечера.

ДА ВЕДАМА УСІХ ГУРТОЎ, ЯНІЯ ВІДВУЧОУЧЫ АУТАСПРАВУ, І АСОБ, ЖАДАЮЧЫХ АТРЫМАЦЬ ТЭАТРЫННЫЯ ВЕДЫ ПА БУДОВЕ АУТАМАБІЛЯ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАНЫ ПЛІ ТЭХНІЧНЫ ІНСТЫТУТ

абвясчае НАБОР на 1937-38 навуцальны год

Інстытут рытуе ішчымераў па наступных спецыяльнасцях:

1. ІНЖЫНЭРА-БУДАЎНІКОЎ па арганізаванні і вытворчасці будаўнічых работ.
2. ІНЖЫНЭРА-БУДАЎНІКОЎ па арганізаванні, вентыляцыі і цеплафізіцы.
3. ІНЖЫНЭРА-ТЭХНОЛАГА-МЕХ АНКАР.
4. ІНЖЫНЭРА-ГІДРАТЭХНІКА-МЕЛІЯРАТАРА.
5. ГОРНЫХ ІНЖЫНЭРАЎ па з'яору.
6. ІНЖЫНЭРА-ХІМІКА-ТЭХНОЛАГА-СІЛЬВАТНАЙ прамысловасці.
7. ІНЖЫНЭРА-ХІМІКА-ТЭХНОЛАГА-ФРАЗДВАЛНАЙ прамысловасці.

У інстытут прымаюцца асобы ад 17 да 35 год, якія маюць звышсярэднюю сярэднюю спецыяльную дзясцішколу, дзясцішколу да 1937 года, профіцілы з 8-гадовам навучаннем і на базе сімгоідкі рафакці, тэхнікумы або атрымліваюць атэстат аб скарочанай сярэдняй школе ў паралуды вострапра.

Паступіўшыя ў інстытут падваргаюцца іспытам па ўстаноўленай праграме.

УВАГА. Выдаткі сярэдняй піколы (дзясцішколы), якія маюць права паступлення ў вышэйшыя навуцальныя ўстаноўцы, без аказанняў пры паступленні на будаўнічы факультэт падваргаюцца праверачу ішчым іспытам на малінаўню.

Прыём аэуў аб заклінанні правоў ізіцца да 1 жніўня.

Іспыты з 1 па 30 жніўня.

Па ітэрабаванню паступаючыя вымсляецца падрабязны праект, які характарызуе профіль падрыхтоўчых інстытутаў ішчымераў, а таксама праграму прыёмных іспытаў.

Да заявы неабходна прыклаці: а) падрабязную аўтабіяграфію; б) атэстат аб скарочанай сярэдняй школе з вылічэннем агульнага і спецыяльнага іспытаў (прад'яўляюцца асабіста) г) на сведчанне лясной устаноўкі аб стане здароўя; д) тры фотакарткі і пол пісам, заавачаным дзяржэстановай (памер 3х4 аднымі бакамі галіноў ўзору), е) даведку аб адноснах да вайсковай службы (для ваеннага ваванца).

Студэнты абавязаваныя сціпа ізіцяць агодна ішчюных правіл ішчаротнага абавязаванна ішчаротнама. Сомі студэнты якіялішчавы не абавязаваныя.

Дакументы накіроўваць па адрасу: г. Менск, вул. Пушкіна (б. Барысаўскі тракт) № 55-а, дырэктару Беларускага політэхнічнага інстытута ДЫРЭКЦЫІ ІНСТЫТУТА.

Менскі дзяржаўны архітэктурна-будаўнічы тэхнікум (б. Політэхнікум)

абвясчае АСЕННІ НАБОР

на 1937-38 навуцальны год у колькасці 210 чалавек, у тым ліку 60 чалавек у вачыра тэхнікума.

Тэхнікум рытуе тэхнікаў-будаўнікоў наступных спецыяльнасцей: дзельны тэхнікум (з адрывам ад вытворчасці) рытуе: тэхнікум па фабрычна-заводскаму будаўніцтву, па жылкавым будаўніцтву, па арганізаванні і вентыляцыі.

Вычарны тэхнікум (без адрыву ад вытворчасці) рытуе: тэхнікум па жылкавым будаўніцтву.

Паступаючыя павінны прадставіць наступныя дакументы: атэстат аб скарочанай сярэдняй школе (або ішчюды), аўтабіяграфію, ва. ву, даведку аб стане здароўя, метрыку, даве да вайсковых фотакарткі і з 40 кап. пантоўнага маракна 8 класаў.

Іспыты адбудуцца па матэматыцы Беларускай і рускай мовы, падлітравана і геаграфіі.

Пачатак іспытаў 5 жніўня. Прыём аэуў правадзіцца да 1 жніўня.

Студэнты дзельнага тэхнікума абавязаваныя ішчаротна і сціпа ізіцяць ішчаротна і сціпа ізіцяць на ваванцаў.

У вычарны тэхнікум прымаюцца асобы, якія маюць дзядзядовае вытворчы атэстат на будаўніцтве.

Дакументы накіроўваць па адрасу: Менск, вул. Карла Маркса, 5, будаўнічы тэхнікум. ДЫРЭКЦЫІ.

ДЗЯРЖЫЦЬРК

Піак іва Горкага (тал. 21.725)

20 ліпеня гасролі

адмыны маіччю СССР—Іазаініціага

Клеа ДАРОЦІ

а ле 15 асаітанамі-ішчюітумі.

7 — МОРЭНО — 7

власінедзельцы-ішчюітумі.

Таксама ўласінедзельцы ўсё трупна

Пачатак у 9 гадзін веч.

Каса в 12—2 і 5 гадзін веч.

Магілёўскае педвучылішча (педтэхнікум)

абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў на 270 чалавек

Прымаюцца асобы, якія маюць асвету ў аб'ёме пяцігодня сярэдняй школы ш 7 класаў СШ па ўзраце ад 15 да 35 г.

Паступаючыя падаюць заяву з кароткай аўтабіяграфіяй з прыкладам:

Пасведчанні аб асепе, пасведчанні на аге годзе нараджэння, 2 фотакарткі з лясаваручымі падымама паступаючага, пантоўнага марак на 40 капеек. Прыём аэуў да 1 жніўня.

Паступаючыя на І курсе трымаюць іспыты на наступных прадметах: беларуская мова, руская і пісьмова, руская мова (руская і пісьмова), арыфметыка (руская і пісьма), алгебра (пісьмова) геаметрыя, геаграфія, Калістэтыка.

Паступаючыя на ІІ і ІІІ курсе падваргаюцца іспытам па паліграфіі, курсе. Прылічаны абавязаваныя ішчаротна і сціпа ізіцяць на пашыокавы.

Аб часе іспытаў будзе аведманена кожнаму паступаючаму асобна.

Адрас: г. Магілёў-н-Д., вул. Чалюцінцэў, 18, педвучылішча (педтэхнікум). ДЫРЭКЦЫІ.

ІНСТЫТУТ АХОВЫ МАЦІ І ДЗІЦЯЦІ НАРКАМАТА АХОВЫ ЗДАРОВА БССР

абвясчае НАБОР на шасцімесячныя курсы сціцёр-выхавальніц

Курсы рытуюць сціцёр для ясель гарадскіх і прамысловых цэнтраў.

На курсы прымаюцца асобы, скончыўшы пяцігодню сярэднюю школу па ўзраце ад 17 да 35 год Курсанты абавязаваныя па сціпендыі па пастыаючых, ішчаротна і сціпа ізіцяць каартэрныя — 15 руб. у месці.

Заявы з дакументамі аб ўзраце, адукацыі, стане здароўя, аўтабіяграфіі і марак на 40 кап. прымаюцца да 15 жніўня па капілярны інстытута: Менск, Сьвелька, 16. Аб дні іспытаў будзе аведманена асобна. ДЫРЭКЦЫІ.

БЕЛАРУСКІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ІНСТЫТУТ НКЗ СССР

абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў

на 1937-38 навуцальны год на І курс наступных факультэтаў:

1. АГРАНАМІЧНЫ З ПАЛЯ-ВОДЧЫМ, ПЛОДАГОРНЫМ І СЕЛЕКЦЫЯНА-НАСЕННА-ВОДЧЫМ АДДЗЯЛЕННЯМ.
2. ЗОАТЭХНІЧНЫ.
3. АГРАХІМІ І ГЛЕБАЗНАУ-СТВА.
4. ІНЖЫНЭРНА-ЗЕМЛЕУПАРАДЧЫ.

ПРЫЁМ ЗАЯЎ ДА 1 ЖНІЎНЯ. ПРЫЁМНЫЯ ЭКЗАМЕНЫ 3 І ПА 20 ЖНІЎНЯ. ПАЧАТАК ЗАНЯТКАЎ 3 І ВЕРАСНЯ.

Да заявы прыкладваюцца: аўтабіяграфія, атэстат аб скарочанай сярэдняй навуцальнай устаноўцы, пашпарт (прад'яўляюцца асабіста), дзве фотакарткі; ваеннаабавязаныя, аспраны вышэй указаных дакументаў, прад'яўляюць даведку аб адноснах да вайсковай павіннасці.

Заявы і дакументы падаюцца на імя дырэктара інстытута па адрасу: Горы-Горкі, БССР. ДЫРЭКЦЫІ.

БЕЛКАПСАЮЗУ ПАТРАБУЮЦА КВАЛІФІКАВАНЫЯ ПАВАРЫ на пастаянную